

Палітыка банка ў дачыненні да раскрыцця інфармацыі

У ЗАТ «ТК Банк» (далей – Банк) распрацавана і зацверджана Праўленнем Банка Палажэнне аб раскрыцці інфармацыі аб дзейнасці ЗАТ «ТК Банк» і банкаўскага холдынгу, галаўной арганізацыяй якога з'яўляецца ЗАТ «ТК Банк» (далей – Палажэнне), якое штогод падвяргаецца ацэнцы на адэкватнасць і пры неабходнасці актуалізуецца.

Палажэнне распрацавана ў мэтах павышэння празрыстасці дзейнасці Банка і банкаўскага холдынгу, галаўной арганізацыяй якога з'яўляецца Банк (далей – Банкаўскі холдынг) у адпаведнасці з Банкаўскім кодэксам Рэспублікі Беларусь, Інструкцыяй аб раскрыцці інфармацыі, зацверджанай пастановай Праўлення Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 11.01.2013 № 9, № 19 якія рэгулююць пытанні раскрыцця інфармацыі банкамі.

Асноўнай мэтай раскрыцця інфармацыі Банкам з'яўляецца давадзенне яе да ведама кліентаў, контрагентаў, акцыянераў, бенефіцыярных уладальнікаў, іншых уладальнікаў Банка, удзельнікаў Банкаўскага холдынгу, іншых юрыдычныя і фізічныя асобы, зацікаўленых у атрыманні інфармацыі аб дзейнасці Банка, Банкаўскага холдынгу (далей – зацікаўленыя карыстальнікі).

Банк пры раскрыцці інфармацыі забяспечвае выкананне наступных асноўных прынцыпаў:

дакладнасць, актуальнасць і яснасць – інфармацыя аб Банку, Банкаўскім холдынгу і яго дзейнасці павінна быць сапраўднай, супастаўнай і нескажанай;

паўната – змест і аб'ём інфармацыі павінны быць істотнымі і дастатковымі для прыняцця зацікаўленымі карыстальнікамі ўзважаных эканамічных рашэнняў, але не залішнімі;

даступнасць – размяшчэнне інфармацыі, яе публікацыя, а таксама прадастаўленне па запых зацікаўленых карыстальнікаў пры дапамозе свабоднага, простага і зручнага доступу да інфармацыі, якая раскрываецца, з мінімальна неабходнымі затратамі сіл, сродкаў і часу зацікаўленых карыстальнікаў на атрыманне такой інфармацыі;

своечасовасць і рэгулярнасць – захаванне тэрмінаў і перыядычнасці раскрыцця інфармацыі, прадугледжаных заканадаўствам, а пры адсутнасці ўстаноўленых тэрмінаў – раскрыццё ў тэрміны, якія ўстанаўліваюцца лакальнымі прававымі актамі Банка, арганізацыйна-прававымі дакументамі Банка, рашэннямі органаў кіравання Банка і (або) Старшыні Праўлення Банка, асобы, яго замяшчае, прыняцця зацікаўленымі карыстальнікамі эканамічных рашэнняў;

аператыўнасць – раскрыццё істотнай інфармацыі аб фактах, абставінах, падзеях і дзеяннях, звязаных з дзейнасцю Банка, у максімальна сціснутыя тэрміны;

адсутнасць інфармацыйнай асіметрыі – пры прадстаўленні інфармацыі, у тым ліку па аднатых запых, яе раскрыццё ажыццяўляецца ўсім зацікаўленым карыстальнікам у роўным аб'ёме.

Не падлягае раскрыццю інфармацыя, якая змяшчае звесткі, якія складаюць банкаўскую, камерцыйную і іншую ахоўваную законам таямніцу

Банка, яго кліентаў і контрагентаў, за выключэннем выпадкаў прадастаўлення такіх звестак у адпаведнасці з заканадаўствам.

Банк паказвае на галаўной старонцы свайго інтэрнэт-сайта ў глабальнай камп'ютарнай сетцы Інтэрнэт спасылку на старонку, якая змяшчае пералік інфармацыі, якая падлягае раскрыццю ў адпаведнасці з Палажэннем.

Банк размяшчае для зацікаўленых карыстальнікаў у агульнадаступным месцы памяшкання, дзе ажыццяўляецца абслугоўванне кліентаў Банка (аперацыйнай зале), інфармацыйную панэль, якая адлюстроўвае інтэрнэт-сайт Банка, з мэтай раскрыцця інфармацыі аб Банку ў адпаведнасці з пунктам 7 Інструкцыі № 19, і іншай інфармацыі, указанай у Палажэнні.

Па патрабаванні зацікаўленых карыстальнікаў, якія з'яўляюцца кліентамі, контрагентамі, акцыянерамі Банка, бенефіцыярнымі ўладальнікамі, іншымі ўладальнікамі, Банк прадстаўляе:

звесткі, прадугледжаныя пунктам 8 Інструкцыі № 19;

копію дакумента, які пацвярджае дзяржаўную рэгістрацыю Банка;

інфармацыю аб выдачы, прыпыненні, аднаўленні дзеяння або аб адкліканні Нацыянальным банкам Рэспублікі Беларусь спецыяльных дазволаў (ліцэнзій) на ажыццяўленне банкаўскай дзейнасці, у тым ліку ў частцы ажыццяўлення асобных банкаўскіх аперацый;

інфармацыю аб узнагародзе (плаце) за паслугі Банка.

Іншым зацікаўленым карыстальнікам вышэйзгаданая інфармацыя прадстаўляецца Банкам на падставе іх пісьмовага запыту, які змяшчае намер зацікаўленага карыстальніка стаць кліентам, контрагентам, акцыянерам Банка, у парадку і тэрміны, устаноўленыя заканадаўствам.

Банкам публікуецца ў рэспубліканскіх сродках масавай інфармацыі наступная справаздачнасць:

гадавая індывідуальная бухгалтарская (фінансавая) справаздачнасць Банка, складзеная ў адпаведнасці з нацыянальнымі стандартамі бухгалтарскага ўліку, бухгалтарскай (фінансавай) справаздачнасці (далей – НСФА), – у поўным аб'ёме, за выключэннем заўваг да яе, прадугледжаных заканадаўствам, разам з аўдытарскім заключэннем па гэтай справаздачнасці не пазней за 25 красавіка года;

інфармацыя аб паказчыках, якія характарызуюць фінансавое становішча, даходы, расходы і прыбытак або страту Банка, складзеная ў адпаведнасці з пунктам 124 Інструкцыі аб парадку складання і прадстаўлення прудэнцыйнай справаздачнасці, прадстаўлення індывідуальнай бухгалтарскай (фінансавай) справаздачнасці, зацверджанай пастановай Праўлення Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 31.10.2006 г. працоўнага дня месяца, наступнага за I, II і III кварталамі.

Банкам як галаўной арганізацыяй Банкаўскага холдыngu публікуецца ў рэспубліканскіх сродках масавай інфармацыі наступная справаздачнасць:

гадавая кансалідаваная бухгалтарская (фінансавая) справаздачнасць Банкаўскага холдыngu, складзеная ў адпаведнасці з НСФА, – у поўным аб'ёме, за выключэннем заўваг да яе, прадугледжаных заканадаўствам, разам з

аўдытарскім заключэннем па гэтай справаздачнасці не пазней за 25 чэрвеня года, наступнага за справаздачным;

гадавая кансалідаваная фінансавая справаздачнасць Банкаўскага холдынгу, складзеная ў адпаведнасці з Міжнароднымі стандартамі фінансавай справаздачнасці і іх Растлумачэннямі, якія прымаюцца Фондам Міжнародных стандартаў фінансавай справаздачнасці, – у поўным аб'ёме, за выключэннем заўваг, якія складаюцца з кароткага агляду значных палажэнняў уліковай палітыкі і іншай справаздачнасці гады, наступнага за справаздачным.

12.09.2025